




ЯК ПРАДУХІЛІЦЬ
ПАЖАРЫ

5

ЦІКАВОСТКІ
МУЗЕЯ
Ў ВАЙЦЯШЫНЕ

8



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

8

СНЕЖНЯ 2021 г.

СЕРАДА

№ 237 (29606)

Залатыя скульптуры



Майстар па саломцы і саломалляцтві Маладзечанскага раённага Цэнтра рамёстваў Кацярына ЧАРНЫШОВА ў сваёй творчасці аддае перавагу аб'ёмным вырабам. Яе не палохае складаная і шматдзённая работа над скульптурнымі кампазіцыямі. Наадварот, мастачку прываблівае сам творчы працэс, у яе адмысловая тэхніка пляцення, вобразы атрымліваюцца пластычнымі і гарманічнымі. А свае вобразы Кацярына Мікалаеўна шукае ў такім разнастайным свеце жывёл і птушак. Яе ўвільняюць рукамі сплецены сімвалы Беларусі — буслы і зубр,

якіх часта дэманструюць на выстаўках самабытных майстроў. Апошняя работа Кацярыны — птушка з Чырвонай кнігі — пугач. Філігранная праца, што і казаць! У творчых планах майстрыхі — каралеўскія птушкі: лебедзі. І невыпадкова: мастачка не першы год працуе кіраўніком дзіцячага гуртка ў вёсцы Лебедзева, вучыць малых вяскоўцаў вырабляць цікавыя кампазіцыі з прыродных матэрыялаў, у прыватнасці, са сваёй любімай залацістай саломкі.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Здароўе работнікаў імае ў чым прадвызначаецца тымі рызыкамі, якія прысутнічаюць непасрэдна на рабочых месцах, таму мы ў большай ступені павінны звярнуць увагу на гэтую праблему, непасрэдна работадаўцамі, паколькі гэта менавіта іх задачы — праз стварэнне здаровых умоў працы, скарачэнне страт рабочага часу ў сувязі з хваробай работнікаў забяспечыць рост прадукцыйнасці працы і паспяховаць функцыянавання прадпрыемстваў у цэлым. Карпаратыўныя праграмы ўмацавання здароўя ўжо наступова ўкараняюцца ў сферу працоўных адносін як элемент карпаратыўнай культуры і інструмент дасягнення канкрэтных вынікаў у сістэме кіравання персаналам. Гэта своеасаблівыя інвестыцыйныя праекты, удзельнікамі якіх выступаюць дзяржава, работадаўца і работнік».

Без тэрміну даўнасці

У адказе за гістарычную памяць

«Мы толькі цяпер пачынаем усведамляць і падыходзіць да ацэнкі рэальных маштабаў гібелі нашых людзей ад рук фашыстаў і іх памагатых у гады вайны»



Фота БелТА

Аб гэтым заявіў генеральны пракурор Андрэй ШВЕД падчас круглага стала «Гістарычная памяць: генацыд беларускага народа», які адбыўся ў Палаце прадстаўнікоў. Нагадаем, вясной Генеральная пракуратура распачала крымінальную справу аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны перыяд.

СТАР. 4



ВЫШЎ, ЗАКУРЫЎ, ЗАСНУЎ, НЕ ПРАЧНУЎСЯ...

Разарваць ланцужок трагічных дзеянняў дапамагаюць ратавальнікі Гомельшчыны

У рэгіёне падводзяць вынікі рэспубліканскай акцыі «Не прапальвай сваё жыццё». Яе галоўная мэта — папярэджанне гібелі людзей з-за неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні ў стане алкагольнага ап'янення. У межах акцыі раённыя падраздзяленні па надзвычайных сітуацыях арганізавалі неформальныя мерапрыемствы ў месцах масавага знаходжання людзей. Супрацоўнікі абласнога ўпраўлення МНС у раёнах правялі ўзмоцненыя прафілактычныя рэйды: адны з апошніх — у Добрушы, Гомелі і Гомельскім раёне.

СТАР. 5



КОРАТКА

- У ЕАЭС за год найніжэйшы ўзровень беспрацоўя зафіксаваны ў Беларусі.
- Больш за 3 мільёны беларусаў прайшлі поўны курс вакцынацыі супраць COVID-19.
- Фестываль для абітурыентаў «Мая дарога ў БДУ» пройдзе анлайн 11 снежня.
- Фізасобы ў Беларусі 5 месяцаў запар прадаюць валюты больш, чым купляюць.
- У Беларусі да Новага года зноў дазволілі продаж піратэхнікі.
- Міжнародны фестываль «Студзеньскія музычныя вечары» вернецца ў Брэст пасля перапынку.

ISSN 1990 — 763X



91771990763008

Кожны дзень — са «Звяздой»!

Усім, хто падпісаўся на I квартал або I паўгоддзе 2022 года, — у падарунак чатыры календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцавы

